

**ПРАГРАМА**  
**абласнога семінара на тэму «Бібліятэчная справа ў вобласці:**  
**вынікі, праблемы, перспектывы развіцця»**  
**(для дырэктараў раённых і гарадскіх сетак публічных бібліятэк вобласці)**

<b>Месца правядзення:</b>	г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8-а
<b>Дата правядзення:</b>	15 красавіка 2009
<b>Пачатак работы:</b>	15 красавіка ў 10.00
<b>Удзельнікі семінара:</b>	спецыялісты ўпраўлення культуры, абласной бібліятэкі, дырэктары ЦБС раёнаў і гарадоў Віцебскай вобласці, запрошаныя спецыялісты.
10.00 – 11.00	Вынікі работы бібліятэк вобласці ў 2008 годзе. Праблемы і перспектывы развіцця бібліятэчнай справы ў Віцебскай вобласці. <i>Сёмкін А. І. – дырэктар ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»</i>
11.00 – 11.20	Платныя паслугі ў бібліятэках вобласці. <i>Лаптановіч С. М. – галоўны эканаміст упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама.</i>
11.20 – 12.00	Публічныя цэнтры прававой інфармацыі – гаранты забеспячэння свабоднага доступу грамадзян да прававой інфармацыі. <i>Дорагава Л. М. – дырэктар рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі.</i>
12.00 – 12.45	«Добывшым свабоду поклонимся низко». Лекцыя. <i>Верамей Т. А. – намеснік дырэктара Віцебскага вучэбнага цэнтра прафсаюзаў.</i>  «Памяць сэрца». Выстава-прагляд метадычных і сцэнарных матэрыялаў, прысвечаных 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
12.45 – 13.15	Перапынак
13.15 – 13.35	«Мой родны край – жыцця крыніца». Метадычныя парады да Года роднай зямлі. <i>Пугачова Н. А. – вядучы бібліятэкар сектара краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»</i>
13.35 – 14.00	Работа па абслугоўванні інвалідаў па зроку ў бібліятэках Аршанскай гарадской сеткі бібліятэк: з вопыту работы.

*Шаўрова А. І. – бібліятэкар гарадской бібліятэкі-філіяла №12*

14.00 – 14.30

Фінансавая дзейнасць бібліятэк.

*Астрага Я. А. – галоўны эканаміст фінансавага ўпраўлення Віцебскага аблвыканкама*

14.30 – 15.00

АБІС «ALIS»: ключавыя моманты. Кансультацыя.

*Грыдзюшка Н. В. – вядучы бібліёграф, спецыяліст па АБІС аддзела аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»*

15.00 – 15.30

Аб выніках рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры», абласнога конкурсу «Інавацыі ў рабоце бібліятэк», агляду-конкурсу на лепшую пастаноўку работы ўстаноў культуры аграгарадкоў.

*Мартынава Г. У. – галоўны спецыяліст упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама.*

15.30 – 15.45

Падвядзенне вынікаў семінара.